

Бз 14268

беларуская Дзяржаўная Акадэмія Сельскае Гаспадаркі

Праф. О. К. ЗІХМАН-КЕДРАЎ і А. Ю. ЛЯВІЦКІ

Беларускія фасфарыты паводле
даных вэгетацыйных досьледаў
з яравою пшаніцаю

(З работ Аграрнічнай лябараторыі)

Prof. O. K. SICHHMANN-KEDROW und A. J. LEWITZKY

Weissruthenische Phosphorite nach den Vegetations-
Versuchen mit Sommerweizen

Aus den Arbeiten des Agriculturchemischen Laboratoriums der
Weissruthenischen Staatlichen Ldw. Akademie

З „Запісак Беларускай Дзяржаўнай Акадэміі
Сельскае Гаспадаркі“, т. III



Горкі, БССР
Друкарня Акадэміі
1 9 2 7



Горрайтбек № 21635
Заказ № 308 Тыраж 600

VII.

Беларускія фасфарыты паводле даных вэгэтацыйных досьледаў з яравою пшаніцаю.

(З работ Агронамічнай лябараторыі)

Фосфарнае пытаньне, якое мае ў вышэйшай ступені важнае значэнне для сельскай гаспадаркі—бо большасць культурных глебаў патрабуе фосфару—можа быць вырашана для БССР шляхам скарыстаньня фасфарытаў. Крыніцаю фасфарытаў, неабходных для гэтай мэты, могуць служыць ня толькі тыя нетравыя поклады фасфарытаў, якія разъмешчаны ў паблізу мяжаў БССР у РСФСР, але і адкрытыя ў апошні час нетравыя поклады ў межах самой Беларусі, на якія неабходна звярнуць асаблівую увагу. Найбольш простым і танным спосабам скарыстаньня фасфарытаў для ўздыму ўрадлівасці глебаў, у цяперашні час з'яўляецца ўжыванье фасфарыту ў неперапрацованым хэмічна выглядзе ў форме фасфарытнай муکі.

У сувязі з гэтым лябараторыяй агронамічнай хэміі Беларускай Дзяржаўнай Акадэміі С. Г. намечаны шэраг дасьледваньняў з мэтаю ўсебаковага вывучэння дзейнасці фасфарытнай муکі на глебах БССР. Першая з гэтых прац, ужо апублікаваная ў працах Навуковага Таварыства па вывучэнню Беларусі¹⁾ і якая складаецца з досьледаў лябараторных і частковых мікравэгэтацыйных, ставіла сабе мэтай высьвятленыне харектару ўзаемадзеяння фасфарытаў, у прыватнасці беларускіх фасфарытаў, з падзолавай глебай, галоўным чынам, высьвятленыне ўплыву фасфарыту на ўтрыманьне лёгка-расчыняльной фосфарнай кісьліны ў глебе.

Рэзультаты гэтай працы могуць быць звязаны да наступных пажэнніяў:

1. Унясеньне фасфарыту ў ненасычаную аснаваньнямі падзолавую глебу значна падвышае ўтрыманьне лёгка-расчыняльной фосфарнай кісьліны ў апошній, прычым фасфарт толькі трохі ўступае ў гэтым напрамку супэрфасфату.

2. Пры сумесным унясеньні ў глебу фасфарыту і вапны, дзейнасць апошній праяўляецца ў двух напрамках: а) у паніжэнні расчыняльнасці фосфарнай кісьліны фасфарыту і б) у падвышэнні расчыняльнасці злучэнняў глебавага фосфару. Апошні працэс тлумачыцца пераходам фасфатаў жалеза і алюмінія ў больш лёгкарасчыняльныя фасфаты кальцыя і мінералізаваннем фосфараарганічных злучэнняў.

3. Шчолачнасць асяродку, што ўзынікае ў глебе при ўнясеньні разам з фасфарытам значных колікасцій вапны, адмоўна адбываецца на расчыняльнасці фосфаранай кісьліны фасфарыту і на даступнасці для расчыліны лёгкарасчыняльных форм фосфару.

4. Пры ўнясеньні фасфарыту ў ненасычаную аснаваньнямі падзолавую глебу, падвышваецца ўтрыманьне фосфарнай кісьліны глебавай росчыны.

1) Праф. О. К. Зіхман-Кедраў і О. Э. Зіхман. „Некаторыя даныя аб узаемадзеянні фасфарытаў з падзолавай глебай“. Працы Навуковага Таварыства па вывучэнню Беларусі т. I. 1926 г.

25.04.2009

5. Падвышэнне ўтрыманьня фосфарнай кісльны ў глебавай росчине пад упливам унесенага ў падзолавую глебу фасфарыту па нормах; што ўжываюцца ў с.-г. практицы і больш высокіх, не залежыць ад колькасці апошняга.

Пасъля гэтай першай працы, якая паказала, што фасфарыты, у прыватнасці беларускія фасфарыты, пры ўнісаныні ў падзолавую глебу можуць рабіць вельмі добры ўплыў на ўтрыманьне лёгка-расчынільной даступнай расылінам фосфарнай кісльны, намі былі прадпрынты далейшыя дасъледваньні адносна дзейнасці беларускіх фасфарытаў на розных падзолавых глебах шляхам пастаноўкі вэгетацыйных, мікравэгетацыйных, палявых і лябараторных досъледаў. Частка гэтых дасъледваньняў, к цяперашняму часу закончаная, складае зьмест працы, якая тут выкладаецца.

Праца гэта выканана часткова на сродкі, адпушчаныя Цэнтральным Саветам Авіяхіму БССР., часткова на сродкі катэдры Агранамічнай і Арганічнай хэміі Беларускай Дзяржаўнай Акадэміі С. Г. і аграхэмічнага аддэлу Горацкай С. Г. дасъледчай станцыі

У гэтай працы вывучаляся дзейнасць беларускіх фасфарытаў на падзолавых глебах шляхам пастаноўкі вэгетацыйных досъледаў і хэмічнага аналізу прадуктаў ураджаю і глебы пасъля ўборкі расылін у кожнай паасобнай пасудзіне. Праца складалася з чатырох паасобных досъледаў.

У першым досъледзе высьвятлялася дзейнасць беларускіх фасфарытаў на розных падзолавых глебах раёну Горацкай дасъледчай станцыі; у другім—параўноўвалася дзейнасць беларускіх фасфарытаў—Калінскага і Амсьціслаўскага—з дзейнасцю Сешчынскага фасфарыту і супэрфасфату; у трэцім параўноўваліся розныя нормы Калінінскага фасфарыту: 45, 90 і 135 кілограмаў P_2O_5 на гектар; у чацвертым высьвятляўся ўплыў дробнасці памолу Калінінскага і Амсьціслаўскага фасфарытаў.

Досъледы гэтая былі паставлены з наступнымі трывма падзолавымі глебамі: лёйсавідна-суглінкавай глебай Стэбутаўскага дасъледчага поля, суглініста-супясковай глебай фольварку Іванова і супясковай глебай фольварку Дрыбін, хэмічны і мэханічны склад каторых прыводзіцца ніжэй.

Табліца № 1

ВЫЗНАЧАНЫЯ ВЕЛІЧЫНІ.	Г Л Е Б А		
	Стэбутаўскага поля	Хв. Іванова	Хв. Дрыбін
РН	6,24	6,00	6,10
N—агульная колькасць	0,148 %	0,077 %	0,066 %
P_2O_5 —	0,116 "	0,094 "	0,088 "
" расчынільная у 1% цытранавай кісльніне	0,0148 "	0,0091 "	0,0093 "
" воднарасчынільная	0,00046	0,00043	0,00045 "
Ёмістасць паглынання у Ca (Ca, Mg K, H) .	0,274 "	0,102 "	0,106 "
Паглыненны Ca	0,215 "	0,047 "	0,042 "
" Mg	0,025 "	0,013 "	0,015 "
" K	0,011 "	0,009 "	0,010 "
" H	0,00056 "	0,00141 "	0,00169 "
Гумус	2,60 "	1,48 "	1,15 "
CO_2	0,05 "	0,04 "	0,04 "
Вільгайёмістасць	36,2 "	29,4 "	27,0 "
Часцінак дыямэтру 1,00—0,25 mm	2,7 "	36,4 "	29,1 "
" 0,25—0,05 "	11,0 "	17,6 "	33,4 "
" 0,05—0,01 "	52,3 "	23,6 "	17,9 "
" < 0,01 "	34,0 "	22,4 "	19,6 "

Пры гэтых досыльдах ужывалася пяць узору фасфарытаў і адзін узор супэрфасфату, хэмічны аналіз каторых даў наступныя вынікі:

 $\% \text{P}_2\text{O}_5$

Табліца № 2

Р О Д У Г Н А Е Н Й Я.	Агульны	Цітрапана-расчынль-ны	Воднарас-чынльны
Супэрфасфат	18,4	—	17,6
Фасфарыт № 1 Мсціслаўскі, буйнага памолу (мэтал. сіта № 160)	17,5	6,94	0,045
Фасфарыт № 2 Мсціслаўскі, дробнага памолу (шоўк. сіта № 12)	19,1	7,37	0,042
Фасфарыт № 3 Калінінскі, буйнага памолу (мэтал. сіта № 160)	17,9	7,01	0,033
Фасфарыт № 4 Калінінскі, дробнага памолу (шоўкавае сіта № 12)	18,2	7,45	0,031
Фасфарыт Сешчынскі	17,3	6,45	0,033

Першы досыльд быў паставлены з усімі трывма глебамі.

Сэрыя пасудзін з Іваноўскай глебай была паставлена па наступнай схеме:

Без угнаення, фасфарыт № 3, фасфарыт № 1, K, K + фасфарыт № 3, N, N + фасфарыт № 3, K + N, K + N + фасфарыт № 3.

Сэрыя з Дрыбінскай глебай па схеме скарочанай:

Без угнаення, фасфарыт № 3, фасфарыт № 1, K + N, K + N + фасфарыт № 3.

Сэрыя са Стэбутаўскай глебай таксама па скарочанай схеме:

Без угнаення, фасфарыт № 3 K + N, K + N + фасфарыт № 3.

Фасфарыт укладаўся з разъліку 90 кілограмаў P_2O_5 на гектар, адпавядайчы 0,28 грам на пасудзіну. Калі ўкладаўся ў выглядзе KCl з разъліку 0,42 грамаў на пасудзіну. Азот уносіўся ў выглядзе NaNO_3 з разъліку 0,28 грам N на пасудзіну.

Астатнія трыв досыльды былі паставлены толькі з аднэю Іваноўскай глебай.

Другі—па схеме: Без угнаення, супэрфасфат, фасфарыт Сешчынскі, фасфарыт № 3, фасфарыт № 1. Фасфарыт укладаўся ў такіх жа колькасцях як і ў першым досыльдзе, а супэрфасфат з разъліку 45 кілгр. P_2O_5 на гектар, адпаведна 0,14 грам P_2O_5 на пасудзіну.

Трэці—толькі з Калінінскім фасфарытам па схеме: Без угнаення, фасфарыт № 3 — 45 кілгр. P_2O_5 на гектар, фасфарыт № 3 — 90 кілгр. P_2O_5 на гектар, фасфарыт № 3 — 135 кілгр. P_2O_5 на гектар, фасфарыт № 4 — 45 кілгр. P_2O_5 на гектар, фасфарыт № 4 — 90 кілгр. P_2O_5 на гектар.

Чацвёрты—па схеме: Без угнаення, фасфарыт № 3, фасфарыт № 4, фасфарыт № 1, фасфарыт № 2. Фасфарыт укладаўся ў такіх-жы колькасцях, як і пры першым досыльдзе.

Пры нашых досыльдах ужываліся пасудзіны з ацынкованай бляхі ў 25 см. вышыні і ў 20 см. у дыямэтры з бакавымі трубкамі для паліўкі. Перад пастановой досыльду пасудзіны былі пакрыты Дамараўским лакам. У якасці дрэнажу ўжывалася бітае пляшачнае шкло.

Набіўка пасудзін вытваралася 20 і 21 чэрвеня 1926 году, прычым глеба даводзілася да 40% поўнай вільгаёмістасці. Стэбутаўскай глебы ўмяшчалаася ў пасудзіны па 7 кілограмаў, Іваноўскай па 8 кілограмаў і

Дрыбінскай па 8,5 кілограмаў. Пры ўсіх чатырох досьледах была пасеняна яравая пшаніца *Triticum vulgare var. lutescens* расы *Poltavensae*, лініі Саратаўской станцыі № 62. Пасей вытвараўся прарошчаным насенінем па 10 адзінак на пасудзіну.

Усходы прадаўжаліся з 4/VI па 30/VI. 5/VII было зроблена прарэджваньне да 8 расылін на пасудзіну. Вільготнасьць увесь час досьледу падтрымлівалася ў межах 50 — 70% ад поўнай вільгаёмістасці кожнай глебы. З 25/VII па 31/VII расыліны каласіліся, а з 30/VII па 5/VIII — красавалі. Уборка была зроблена 2 каstryчніка, хоць к гэтаму часу ня ўсе расыліны былі нармальна высыпелымі. Амаль не ўва ўсіх пасудзінах 8 аснаўных съязблоў зусім высыпелі, але-ж частка съязблоў кушчэння была яшчэ зялёная. У паасобных выпадах былі ня зусім дасыпельны расыліны і сярод аснаўных, што меж іншым мела месца сярод контрольных расылін на дрыбінскай глебе. Тым ня меней чакаць поўнага высыпельвання было нельга, бо надыйшло хмарнае надвор'е са зыніжанай тэмпературай, якое не абяцала хуткага дасыпельвання расылін, якія асталіся, і акрамя гэтага у вэгэтацыйную хатку сталі наведвацца мышы і пасаўць каласы.

Дзякуючы гэтаму прышлося некалькі пасудзін цалкам ліквідаваць і акрамя таго ў лічбы часу пасудзін — каля дзясятка — якія страдлі 1 — 2 каласы, прышлося ўводзіць папраўкі, выходзячы з сярэдняе вагі пакінутых нечапанымі каласоў і часткова з адносін зерня к саломе ў расылінах раўналежных пасудзін. За час досьледу на некаторых расылінах з'явіліся ў невялікай колькасці тлі, але іх зараз-жа пільна зынішчалі і не давалі распаўсюджвацца, дзякуючы чаму прыметнае шкоды яны досьледу не зрабілі. Пасля ўборкі ўраджай сушыўся пры 30—40°C і па азначэнні сухое масы ў зерні і ў саломе драбніўся на млынку Эксецэльсіёру і падлягаў хэмічнаму дасыльванню.

У прадуктах ураджаю была азначана агульная колькасць фосфарнай кісліны, калія і азоту.

Пры вызначэнні фосфарнай кісліны і калія, мы прытрымліваліся наступнай методыкі.

Узоры зерня і саломы абпапеляліся паводле мэтаду праф. Нэйбауэра з некаторымі зменамі ў парцаляных тыглях з дадаткам воцатнакіслага кальцыя з разыліку: на 1 грам, матэрый, што абпапляеца 17 міліграмаў воцатнакіслага кальцыя, расчыненага ў 3 куб. см. дыстыляванай вады пры абпапленні зерня і ў 10 куб. см. вады пры абпапленні саломы.

Атрыманы такім чынам попел абліваўся 10 куб. см. 10% салянай кісліны і награваўся на вадзянай сушні да тae пары, пакуль уся саляная кісліна ня выпарыцца. Затым, пасля награвання на вадзянай сушні яшчэ ў працягу $1\frac{1}{2}$ гадзіны, попел апрацоўваўся $\frac{1}{2}$ куб. см. 10% салянай кісліны і 15 куб. см. дыстыляванай вады і яшчэ раз ставіўся на вадзянную сушню. Пасля 5 хвілін награвання на сушні, тое, што было ў тыглі, перанасілася ў мерную коўбачку ў 100 кб. см. У далейшым аддзяленыне фосфарнай кісліны ад калія ў атрыманай росчыне вытваралася таксама згодна паказанняў Нэйбауэра. Дзеля гэтага да вадкасці ў коўбачцы прылівалі вапнёвага малака да тae пары пакуль фенолфталеіновая паперка пачырванее і ахварбоўка пярайдзе ў вадкасць. Затым вадкасць у коўбе даводзілася дыстыляванай вадою да меткі і фільтравалася.

У азначанай частцы атрыманай такім чынам росчыны вызначаўся калі кобальтнітрытым мэтадам, а ападак ішоў на вызначэнні фосфарнай кісліны.

Дзеля гэтага фільтр з ападкам зъмяшчаўся ў тую-ж мерную коўбачку і паслья дадатку 10 куб. см. азотнай кісьліны (1,2) і дыстыляванай вады трасеньнем разьбіваўся на шматкі, вадкасць ў коўбе даводзілася дыстыляванай вадой да меткі, фільтравалася цераз складчаты фільтр, паслья чаго ў азначаным аб'ёме фільтрату азначалася фосфарная кісьліна па мэтаду Nyssens'a.

Азот азначаўся па мэтаду Кіельдаля.

Азначэнные абсалютна сухое масы ў прадуктах ураджаю першага досьледу дало наступныя рэзультаты: (Гл. табліцу № 3 стар. 200)

З прыведзеных рэзультатаў відаць, што ўзятыя для досьледаў тры падзолавыя глебы вядуть сябе кожная па свайму.

На глебе фольварку Іванова мы маём пад уплывам фасфарыту значнае падвышэнне як ураджаю зерня, так і ўраджаю саломы. Пры гэтым падвышэнне ўраджаю зерня значна больш падвышэнне ўраджаю саломы (44% супроць 19%).

Пад уплывам фасфарыту прыметна павялічыліся таксама адносіны зерня да саломы, вага 1000 зернята, велічыня паасобных зернят і лік зернят, а таксама скараціўся пэрыяд вэгэтацыі. Дадатак салетры сам па сабе спрыяючы значнаму падвышэнню ўраджаю зерня і яшчэ больш падвышэнню ўраджаю саломы ў моцнай ступені падвысіў станоўчы эфект фасфарыту.

Супольнае ўкладанье фасфарыту з салетрай дало таксама максімальны эфект адносна павялічэння вагі і велічыні зернят. Хлёрысты калі насупроць сам па сабе даў адмоўны эфект, але пры супольным укладанні з фасфарытам значна павысіў эфект апошняга да ўраджаю саломы. Акрамя таго, як азотавае, так і калійнае ўгнаенне паменшылі адносіны зерня да саломы і падоўжылі пэрыяд вэгэтацыі. У глебе фольварку Іванова наогул можна азначаць два мінімумы: фосфарны і азотны.

У пасудзінах з глебай фольварку Дрыбін, пад уплывам фасфарыту прыметна падвысіўся толькі ўраджай зерня, ураджай жа саломы нават некалькі зьнізіўся. Акрамя таго ўкладанье фасфарыту тут таксама спрыяла падвышэнню адносін зерня да саломы, вагі 1000 зернят, велічыні сярэдняга зерняці і скарачэнню пэрыяду вэгэтацыі.

Пры супольным укладанні з фасфарытам салетры і хлёрыстага калія, мы маём значнае падвышэнне ня толькі ўраджаю зерня, але і ўраджаю саломы. Укладанье фасфарыту ў глебу Стэбутаўскага дасьледчага поля ніякага эфекту не дало. Тут даў прыметнае павялічэнне ўраджаю саломы супольны дадатак калійнага і азотавага ўгнаення. Адсутнасць эфекту ад укладання фасфарыту ў глебу Стэбутаўскага поля тлумачыцца тым, што тут фосфар ня ў мінімуме—гэта акаличнасць была ўстаноўлена і іншымі дасьледваньнямі нашай лябараторыі. За гэтае-ж гавораць велічыні адносін зерня да саломы, вагі 1000 зернят, велічыні сярэдняга зерняці ўраджаю контрольных дзялянок глебы Стэбутаўскага дасьледчага поля, якія блізкі к даным, атрыманым на другіх глебах пры ўкладанні фасфарыту. Гэтыя даныя такім чынам кажуць за тое, што ў глебе Стэбутаўскага дасьледчага поля расьліна можна атрымаць у здавальняючай колькасці фосфарную кісьліну і без кладання фосфарнакіслых угнаення. Тым ня меней, ранейшымі дасьледваньнямі нашай лябараторыі вызначана, што характар узаемадзеяння фасфарыту з глебай Стэбутаўскага дасьледчага поля такі-ж, як і пры другіх падзолавых глебах, г. зн. праяўляецца ў падвышэнні ўтрыманні даступнай расьлінам фосфарнай кісьліны, як цыtronава-расчыняльны, так і водна-расчыняльны.

Акрамя таго з гэтай табліцы відаць, што ў пасудзінах з усімі трывма глебамі, ўкладанье фасфарыту зьнізіла трансыпірацыйны каэфіцыент, а ў

Абсолютна сухая маса

Таблица № 3

УНЕСЕНА У ГЛЕБУ.	Лік спудбл		Зерня	Салома		Усяго		Адносіни зерн я да саломы		Вага 1000 зернят	
	Рост у см.	Транспіраційний кофіцієнт		Пасобная насуданія	Сярднє	Стасунак	Пасобная насуданія	Стасунак	Пасобная насуданія	Стасунак	Пасобная насуданія
І В А Н О Ў С К А Я Г Л Е Б А											
Без угнаення . . .	8 86	2,52	4,31	4,15	100	6,83	6,66	100	0,58	26,5	
" . . .	10 73	455 2,21	4,06	6,27		0,55	0,61	100	23,9	25,9	100
" . . .	9 85	2,80	4,09	6,89		0,69			27,5		
Фасф. № 3 . . .	8 98	3,65	5,26	4,94	119	8,91	8,55	128	0,69	29,6	
" . . .	8 95	322 3,73	4,97	8,70		0,75	0,73	120	29,3	29,4	114
" . . .	8 97	3,45	4,58	8,03		0,75			29,3		
Фасфарыт № 1 . . .	8 100	3,76	5,33	5,11	123	9,09	0,71		29,2		
" . . .	8 88	372 3,43	4,89	8,32		0,70	0,71	116	—	29,2	113
K . . .	12 70	1,49	3,85	3,43	83	5,34	4,98	75	0,39	24,6	
" . . .	8 70	287 1,62	3,00	4,62		0,54	0,47	77	20,9	22,8	89
K+фасф. № 3 . . .	14 85	363 3,10	6,05	6,45	155	9,15	9,84	148	0,51	24,3	
" . . .	15 88	3,68	6,84	10,52		0,54	0,53	87	27,9	26,1	101
N . . .	16 90	290 4,03	8,75	7,72	186	12,78	11,23	169	0,46	27,4	
" . . .	15 85	2,99	6,68	9,67		0,45	0,46	75	28,2	27,8	107
N+фасф. № 3 . . .	12 107	307 6,34	9,23	9,46	230	15,57	15,18	228	0,69	33,7	
" . . .	16 90	5,11	9,68	14,79		0,53	0,61	100	—	33,7	130
K+N . . .	13 90	271 2,97	6,57	6,54	157	9,54	9,45	142	0,45	29,1	
" . . .	14 82	2,85	6,51	9,36		0,44	0,45	74	26,6	27,9	108
K+N+фасф. № 3	16 98	265 4,69	10,09	10,09	243	14,78	14,78	222	0,47	26,3	102
Д Р Ы Б І Н С К А Я Г Л Е Б А											
Без угнаення . . .	15 95	457 3,17	7,95	7,38	100	11,12	10,32	100	0,40	23,4	
" . . .	15 88	2,72	6,80	9,52		0,40	0,40	100	25,7	24,6	100
Фасф. № 3 . . .	8 106	385 3,90	5,78	6,30	85	9,68	10,27	100	0,68	31,3	
" . . .	10 108	4,03	6,82	10,85		0,59	0,64	160	25,9	28,6	116
Фасф. № 1 . . .	8 113	457 4,34	6,72	6,53	88	11,06	10,90	106	0,65	28,4	
" . . .	9 110	4,41	6,33	10,74		0,70	0,68	167	30,8	29,6	120
K+N . . .	17 97	278 3,37	8,32	7,61	103	11,69	10,90	106	0,41	25,2	
" . . .	12 98	3,21	6,90	10,11		0,47			26,1	25,7	104
K+N+фасф. № 3	15 103	319 3,77	9,97	9,97	135	13,74	13,74	133	0,38	23,5	95
С Т Э Б У Т А Ў С К А Я Г Л Е Б А											
Без угнаення . . .	8 105	348 5,64	6,97	6,99	100	12,61	12,20	100	0,81	33,0	
" . . .	8 106	4,78	5,21	7,00		0,68	0,75	100	29,3	31,2	100
Фасф. № 3 . . .	9 104	332 4,86	5,12	98	6,83	7,02	100	11,69	0,71	34,4	
" . . .	9 98	5,38	7,21		12,59	12,14	100	0,75	0,73	33,8	109
K+N . . .	10 91	242 4,95	9,10	9,47	135	14,05	15,19	14,62	0,54	28,2	
" . . .	10 97	5,36	9,83	14,27		0,56	0,55	73	28,0	28,1	90
K+N+фасф. № 3	11 97	239 5,05	9,95	9,32	133	15,00	14,64	120	0,51	25,2	
" . . .	10 87	5,59	8,68	14,27		0,64	0,58	77	30,2	27,7	89

пасудзінах з Іваноўскай і Дрыбінскай глебамі яно зрабіла уплыў затрымальнага парадку на кушчэнне і дало больш высокія расыліны. Ўкладанне калійнага і азотавага ўгнаення таксама зьнізіла ўсюды транспірацыіны каэфіцыэнт.

Азотавае ўгнаенне само па сабе ці пры супольным укладанні з калійным угнаеннем спрыяла кушчэнню.

Рэзультаты аналізу прадуктаў ураджаю першага досьледу прыводзіцца ніжэй (гл. таб. №№ 4, 5, 6).

З гэтых даных азначэння фосфарнай кісьліны (табл. № 4) відаць, што прадзентнае ўтрыманье фосфару, як у зерні так і ў саломе, пасудзін з глебай фольварку Іванова ад унясення фасфарыту зьнізілася, але агульнае ўтрыманье фосфару ў ураджай зерня і ва ўсім ураджай падвысілася. На колькасць фосфару ў ураджай саломы і ў 1000 зернят фасфарыт прыметнага ўплыву не зрабіў.

Унясенчэ хлёрыстага калія на процант фосфару ў зерні і ў саломе прыметнага уплыву не зрабіла, а абсолютную колькасць фосфару ў ураджай зьнізіла. Унясенне салетры пацягло за сабою зьніжэнне процанту фосфару ў зерні. Супольнае ўнясенне калійнага і азотавага ўгнаення дало зьніжэнне процанту фосфару ў зерні.

Ураджай глебы фольварку Дрыбін прышлося сабраць ў той час, калі расыліны контрольных пасудзін яшчэ здавальняюча ня высыпелі і крыху адсталі адносна съпеласці ад другіх расылін, што не магло не адбіцца на іх хэмічным складзе. Затым даныя пасудзін з Дрыбінскай глебай нельга лічыць пэўнымі. Тут у зерні прадзентнае ўтрыманье фосфару ў пасудзінах з фасфарытам такое-ж, як і контрольных пасудзінах, а агульная колькасць фосфару пры ўнясеніі фасфарыту ў ураджай зерня і ў 1000 зернят падвысілася. У саломе, як процантнае утрыманье, так і агульнае ўтрыманье фосфару ў ураджай ў сувязі з унясеннем фасфарыту зьнізілася. Супольнае ўнясенне калійнага і азотавага ўгнаення зьнізіла процант фосфару ў зерні і ў саломе.

Наогул розыніцу адносна ўтрыманья фосфару ў прадуктах ураджаю пасудзін з глебай фольварку Іванова і пасудзін з глебай фольварку Дрыбін, можна растлумачыць тым, што ў контрольных расылінах, дзякуючы іх нездавальняючай съпеласці, частка фосфарнай кісьліны ня справілася перайсьці з саломы ў зерня, бо гэты прадэс адплыву фосфару з вэгэтацыйных ворганаў у гэнэрэцыйныя можа прадаўжацца да поўнай съпеласці.

У глебе Стэбутаўскага дасьледчага поля, якая не рэагуе на фосфар, унясенне фасфарыту прыметнага уплыву на ўтрыманье фосфару ні ў зерні ні ў саломе ня ўчыніла. Адначасове ўнясенне калійнага і азотавага ўгнаення падвысіла процантнае ўтрыманье фосфару ў саломе, у сувязі з чым, пры прыметным падвышэнні ўраджаю саломы, значна падвысілася агульная колькасць фосфарнай кісьліны ва ўраджай саломы.

З рэзультатаў азначэння калія (табл. № 5), якія тут прыведзены, відаць, што ўнясенне фасфарыту ў глебу фольварку Іванова на процантавае ўтрыманье калія ў зерні ўплыву не зрабіла, а ў саломе процант калія зьнізіла. Агульная-ж колькасць калія пры ўнясеніі фасфарыту ў ураджай зерня прыметна падвысілася. Таксама і ў ураджай саломы маём тэндэнцыю к падвышэнню. Унясенчэ хлёрыстага калія нямнога падвысіла процантавае ўтрыманье калія ў зерні і прыметна ў саломе; ў ураджай зерня пасудзін з калійным угнаенiem, калія з'явілася менш, чым у контрольных пасудзінах, а ў ураджай саломы і ў агульным ураджай зерня і саломы столькі-ж. Пры супольным унясеніі калійнага ўгнаення з азо-

Р₂O₅

Таблица № 4

УНЕСЕНА У ГЛЕБУ	0/0 зъмест					Абсолютная колькасьць у міліграмах																		
	Пасобныя пасудины		Сярдніе Стасунак		У саломе		Пасобныя пасудины		Сярдніе Стасунак		У саломе		Пасобныя пасудины		Сярдніе Стасунак		У сяго		На 1000 зърия					
	У зерні	Сярдніе Стасунак	У зерні	Сярдніе Стасунак	У саломе	Сярдніе Стасунак	У зерні	Сярдніе Стасунак	Пасобныя пасудины	Сярдніе Стасунак	У саломе	Сярдніе Стасунак	У зерні	Сярдніе Стасунак	Пасобныя пасудины	Сярдніе Стасунак	У сяго	На 1000 зърия	У зерні	Сярдніе Стасунак				
І В А Н О Ў С К А Я Г Л Е Б А																								
Без угнаення . . .	1,45	1,41	1,42	100	0,44	0,38	0,47	100	36,5	31,2	35,7	100	19,0	15,4	19,5	100	55,5	46,6	55,2	100	428	375	411	100
" . . .	1,41	1,41	1,42	100	0,44	0,38	0,47	100	39,5	39,5	39,5	100	24,1	24,1	24,1	100	63,6	63,6	63,6	100	431	431	431	100
Фасфарыт № 3 . . .	1,26	1,27	1,29	91	0,38	0,38	0,37	79	46,0	47,4	46,5	130	20,0	18,9	18,3	94	66,0	66,3	64,8	117	414	414	422	103
" . . .	1,27	1,27	1,29	91	0,38	0,38	0,37	79	46,2	46,2	46,2	130	16,0	16,0	16,0	94	62,2	62,2	62,2	130	437	437	437	103
Фасфарыт № 1 . . .	1,24	1,29	1,27	89	0,36	0,33	0,35	74	46,6	44,2	45,4	126	19,2	16,1	17,7	91	65,8	60,3	63,1	114	403	403	403	98
" . . .	1,29	1,29	1,27	89	0,36	0,33	0,35	74	44,2	44,2	44,2	126	19,2	16,1	17,7	91	60,3	60,3	63,1	114	—	403	403	98
K . . .	1,33	1,55	1,44	101	0,62	0,24	0,43	92	19,8	25,1	22,5	63	23,9	7,2	15,6	80	43,7	32,3	38,0	69	363	360	362	88
K+фасф. № 3 . . .	1,35	1,25	1,30	91	0,44	0,46	0,45	96	41,9	46,0	44,0	123	26,6	31,5	29,1	149	68,5	77,5	73,0	132	365	387	376	91
N . . .	1,19	1,26	1,23	87	0,39	0,41	0,40	85	48,0	37,8	42,9	120	34,1	27,4	30,8	158	82,1	65,2	73,7	134	362	394	378	92
N+фасф. № 3 . . .	1,09	1,06	1,08	76	0,22	0,27	0,25	53	69,1	54,2	61,7	173	20,3	26,1	23,2	119	89,4	80,3	84,9	154	409	409	409	100
K+N . . .	1,30	1,28	1,29	91	0,42	0,53	0,48	102	38,6	36,5	37,6	105	27,6	34,5	31,1	159	66,2	71,0	68,6	124	420	379	400	97
K+N+фасф. № 3	1,09	1,09	1,09	77	0,33	0,33	0,33	70	51,1	51,1	51,1	143	33,3	33,3	33,3	171	84,4	84,4	84,4	153	318	318	318	77
Д Р Ы Б І Н С К А Я Г Л Е Б А																								
Без угнаення . . .	1,22	1,25	1,24	100	0,43	0,37	0,40	100	38,7	34,0	36,4	100	34,2	25,2	29,7	100	72,9	59,2	66,1	100	285	321	303	100
Фасфарыт № 3 . . .	1,25	1,31	1,28	103	0,30	0,33	0,32	80	48,8	52,8	50,8	140	17,3	22,5	19,9	67	66,1	75,3	70,7	107	391	339	365	120
Фасфарыт № 1 . . .	1,25	1,34	1,30	105	0,23	0,39	0,31	75	54,3	59,1	56,7	156	15,5	24,7	20,1	68	69,8	83,8	76,8	116	355	413	384	127
K+N . . .	1,15	1,15	93	93	0,38	0,32	0,35	88	38,8	36,9	37,9	104	31,6	22,1	26,9	91	70,4	59,0	64,7	96	290	300	265	97
K+N+фасф. № 3	1,16	1,16	94	94	0,29	0,29	0,29	73	43,7	43,7	43,7	120	28,9	28,9	28,9	97	72,6	72,6	72,6	110	273	273	273	90
С Т Э Б У Т А Ў С К А Я Г Л Е Б А																								
Без угнаення . . .	1,35	1,43	1,39	100	0,53	0,57	0,55	100	76,1	68,4	72,3	100	36,9	39,9	38,4	100	113,0	108,3	110,7	100	445	419	432	100
Фасфарыт № 3 . . .	1,39	1,31	1,35	97	0,52	0,62	0,57	104	67,6	70,5	69,1	96	35,5	44,7	40,1	104	103,1	115,2	109,2	99	478	443	461	107
K+N . . .	1,30	1,39	1,35	97	0,64	0,71	0,68	124	64,4	74,5	69,5	96	58,2	69,8	64,0	167	122,6	144,3	133,5	121	367	389	378	87
K+N+фасф. № 3	1,35	1,32	1,34	96	0,67	0,56	0,62	113	68,2	72,8	70,5	99	66,7	48,6	57,7	150	134,9	121,4	128,2	116	340	399	370	86

К₂O

Таблица № 5

ЧНЕСЕНА Ў ГЛЕАУ	0/0/0 зъмест								Абсолютная колькасьць у міліграмах												На 1000 зернят							
	У зерні				У саломе				У зерні				У саломе				У сяго				На 1000 зернят							
	Пласобныи пасудныи	Сярэдняе	Стасунак	Пласобныи пасудныи	Сярэдняе	Стасунак	Пласобныи пасудныи	Сярэдняе	Стасунак	Пласобныи пасудныи	Сярэдняе	Стасунак	Пласобныи пасудныи	Сярэдняе	Стасунак	Пласобныи пасудныи	Сярэдняе	Стасунак	Пласобныи пасудныи	Сярэдняе	Стасунак	Пласобныи пасудныи	Сярэдняе	Стасунак				
І В А Н О Ў С К А Я Г Л Е Б А																												
Без угнаення . . .	0,81	0,80	100	3,85	3,05	3,80	100	20,4	15,9	20,2	100	166	158	100	186	178	100	215	172	209	100							
" . . .	0,72	0,78	98	3,30	3,50	3,40	89	28,1	29,1	28,0	139	174	174	168	107	203	196	110	228	228	228	109						
" . . .	0,87			3,50				24,3				143				156			167				239					
Фасфарыт № 3 . . .	0,77	0,78	98	3,30	3,50	3,40	89	28,1	29,1	28,0	139	174	174	168	107	202												
" . . .	0,78			3,40				26,9								156			183				228					
Фасфарыт № 1 . . .	0,79			3,23				29,7				172				161	167	106	202									
" . . .	0,74	0,77	96	3,30	3,27	86	25,4	27,6	136								186	194	109	231					231	111		
K . . .	0,88	0,87	109	4,15	4,50	118	13,1	13,9	13,5	67	160	146	153	97	173	160	167	94	216									
" . . .	0,86			4,85				13,9									146			180				198	95			
K+фасф. № 3 . . .	0,82	0,81	101	4,05	3,87	102	25,4	29,4	27,4	136	245	249	158	270		276	155	204										
" . . .	0,80			3,68				29,4				252				249	158	281							214	102		
N . . .	0,80	0,84	105	2,60	2,64	70	32,2	26,3	29,3	144	228	179	204	129	260	233	131	219										
" . . .	0,88			2,68				26,3								179			248				234	112				
N+фасф. № 3 . . .	0,72	0,76	95	2,15	2,20	2,18	57	45,6	40,4	43,0	213	198	213	206	130	244	253	249	140	243								
" . . .	0,79			2,20				40,4									206	130	253						243	116		
K+N . . .	0,99	0,93	116	3,50	3,51	92	29,4	24,8	27,1	134	230	229	230	146	259	254	257	144	288									
" . . .	0,87			3,51				24,8				229				230	146	262	254	231					260	124		
K+N+фасф. № 3	0,84	0,84	105	3,92	3,92	103	39,4	39,4	39,4	195	396	396	251	435	435	244	221	221	106									
Д Р Ы Б І Н С К А Я Г Л Е Б А																												
Без угнаення . . .	0,99	0,94	100	2,75	2,85	100	31,4	23,9	27,7	100	219	201	210	100	250	225	238	100	232									
" . . .	0,88			2,95				23,9								201			226									
Фасфарыт № 3 . . .	0,81	0,81	86	3,52	3,24	114	31,6	32,2	31,9	115	203	201	202	96	235	233	234	98	253	207	230	100						
" . . .	0,80			2,95				32,2									201											
Фасфарыт № 1 . . .	0,80	0,80	85	3,64	3,59	126	34,7	35,3	35,0	126	245	224	235	112	280	259	270	113	227									
" . . .	0,80			3,54				35,3				224				235	112	262	254	246					237	104		
K+N . . .	0,97	0,93	99	3,70	3,75	132	3,8	28,6	30,2	109	308	262	285	136	340	291	316	133	244									
" . . .	0,89			3,80				28,6								262			232							238	104	
K+N+фасф. № 3	0,87	0,87	93	3,60	3,60	126	32,8	32,8	32,8	119	359	359	171	392	392	165	204	204	89									
С Т Э Б У Т А Ў С К А Я Г Л Е Б А																												
Без угнаення . . .	0,90	0,90	100	2,40	2,48	100	50,8	43,0	46,9	100	167	179	173	100	218	222	220	100	297									
" . . .	0,90			2,55				43,0								179			264									
Фасфарыт № 3 . . .	0,83	0,82	91	2,40	2,41	97	40,3	43,0	41,7	89	164	174	169	98	204	217	211	96	285									
" . . .	0,80			2,41				43,0								174			270							278	99	
K+N . . .	0,93	0,92	102	3,32	3,41	138	46,0	48,2	47,1	100	302	344	323	187	348	392	370	168	262									
" . . .	0,90			3,50				48,2				344				323	187	348	392	357	252					257	92	
K+N+фасф. № 3	0,85	0,89	99	3,50	3,58	144	42,9	51,9	47,4	101	348	317	333	192	391	369	380	173	214									
" . . .	0,93			3,65				51,9				317				333	192	391	369	281					248	88		

тавым ці фосфарнакіслым назіралася прыметнае падвышэнне колькасъці калія ў ураджаі, асабліва ў саломе. Унясеньне салетры на процантце калія ў зерні не адбілася, а ў саломе процантавае ўтрыманьне калія зьнізілася.

У ўраджаі зерня і саломы пры ўнясеньні салетры колькасъць калія падвысілася. З даных пры азначэнні калія ў ураджаі пасудзін з Іваноўскай глебай асабліва зьвярталі на сябе ўвагу: моцнае зьніжэнне процанту калія ў саломе пры супольным ўнясеньні салетры і фасфарыту (57% у параўнанні з контрольнымі расылінамі) і моцнае падвышэнне (117%) колькасъці калія ў ураджаі саломы пры камбінацыі калійнага, азотавага і фосфарнакілага ўгнаенія. У пасудзінах з глебай Дрыбінскага дасьледчага поля з недасыпелымі контрольнымі расылінамі, мы маём пры ўнясеньні фасфарыту зьніжэння процантаў калія ў зерні і падвышэнне процанту калія ў саломе, а таксама падвышэнне абсолютнай колькасъці калія ў ураджаі зерня. Пры камбінацыях $K+N$ і $K+N+$ фасфарыт падвысіўся процант калія ў саломе і агульная колькасъць калія ў ураджаі зерня і ў ураджаі саломы.

У глебе Стэбутаўскага дасьледчага поля мы бачым зьніжэнне процанту калія ў зерні пры ўнясеньні фасфарыту. Пры камбінацыях $K+N$ і $K+N+$ фасфарыт тут назіраецца значнае падвышэнне процанту калія ў саломе і агульной колкасъці калія ў ураджаі саломы.

Разглядаючы рэзультаты азначэннія азоту ў ураджаі глебы Іваноўскага дасьледчага поля (табл. № 6) мы бачым, што ўнясеньне фасфарыту ў глебу пацягло за сабой зьніжэнне процантаў азоту ў ураджаі зерня і ў зерні і ў саломе, падвышэнне колькасъці азоту ў ураджаі зерня і зьніжэнне ў ураджаі саломы. Унясеньне калійнага ўгнаенія падвысіла процант азоту ў саломе і зьнізіла колькасъць азоту ў ураджаі зерня, у агульным ураджаі зерня і саломы і ў 1000 зернят. Салетра падвысіла процант азоту ў саломе і колькасъць азоту як у ураджаі зерня, так і ў ураджаі саломы.

Такую-ж карціну дала камбінацыя $K+N$.

Пры супольным унясеньні салетры і фасфарыту, назіраецца максимальнае ўтрыманьне азоту і ў ураджаі зерня і ў ураджаі саломы.

У пасудзінах з Дрыбінскай глебай мы назіраем пры ўнясеньні фасфарыту зьніжэнне процанту азоту ў саломе, падвышэнне колькасъці азоту ў ураджаі зерня і ў 1000 зернят і зьніжэнне колькасъці азоту ў ураджаі саломы. Камбінацыя $K+N$ дала тую-ж карціну, якая назіралася ў пасудзінах з Іваноўскай глебай, г. зн. падвышэнне процанту азоту ў саломе і падвышэнне абсолютнай колькасъці азоту ў ураджаі зерня і саломы.

Пры глебе Стэбутаўскага дасьледчага поля, ўнясеньне фасфарыту дало некаторое падвышэнне, як процанту азоту ў саломе, так і колькасъці яго ў ураджаі саломы. Камбінацыі $K+N$ і $K+N+$ фасфарыт падвысілі процант азоту ў зерні і асабліва ў саломе і адпаведна колькасъць азоту ў ураджаі зерня і ў ураджаі саломы.

Пры параўнанні паміж сабою ўсіх трох глебаў, якія мы ўзялі для нашых вэгетацыйных досыледаў, бачым, што яны ня толькі па харектару ўзаемадзеяння з угнаеніямі, але і самі па сабе значна рознічаюцца адна ад другое.

Найбольшы агульны ўраджай і найбольшы ўраджай зерня дала глеба Стэбутаўскага дасьледчага поля, за ёй ідзе ў сълед глеба фольварку

N

Таблица № 6

УНЕСЕНА Ў ГЛЕБУ	0/0 зъмест					Абсолютная колькасъць у міліграмах									
	Зерня		Салома			Зерня		Салома			Усяго		На 1000 зернят		
	Пласобития насуданы	Сярднє Стасунак	Пласобития насуданы	Сярднє Стасунак	Пласобития насуданы	Сярднє Стасунак	Пласобития насуданы	Сярднє Стасунак	Пласобития насуданы	Сярднє Стасунак	Пласобития насуданы	Сярднє Стасунак	Пласобития насуданы	Сярднє Стасунак	Пласобития насуданы
І В А Н О Ў С К А Я Г Л Е Б А															
Без угнаенъя . . .	3,18	3,32	100	0,76	0,80	100	80,1	83	100	32,8	33	100	112,9	843	861
" . . .	3,41	3,32	100	1,01	0,80	100	75,4	41,0	33	100	116,4	116	100	815	100
" . . .	3,36			0,64			94,1			24,7			118,8		924
Фасфарыт № 3 . . .	2,60	2,72	82	0,52	0,49	61	94,9	98	118	27,4	24	73	122,3	770	
" . . .	2,68	2,72	82	0,47	0,49	61	100,0			23,4			123,4	122	105
" . . .	2,87			0,49			99,0			22,4			121,4		841
Фасфарыт № 1 . . .	2,18	2,54	76	0,48	0,55	69	82,0	96	116	25,6	28	85	107,6	637	74
" . . .	2,90	2,54	76	0,61	0,55	69	109,5			29,8			139,3	123	106
K . . .	3,41	3,19	96	1,34	1,05	131	50,8	49	59	51,6	37	112	102,4	839	
" . . .	2,96	3,19	96	0,76	1,05	131	48,0			22,8			70,8	87	75
K+фасф. № 3 . . .	2,94	2,92	88	0,66	0,66	82	91,1	99	119	39,9	43	130	131,0	714	
" . . .	2,89	2,92	88	0,66	0,66	82	106,4			45,1			151,5	141	121
N . . .	3,05	3,06	92	1,23	1,24	155	122,9	107	129	104,1	94	285	227,0	836	
" . . .	3,06	3,06	92	1,25	1,24	155	91,5			83,5			175,0	201	173
N+фасф. № 3 . . .	2,98	2,95	89	0,84	1,05	131	188,9	169	207	77,5	99	300	266,4	1004	117
" . . .	2,91	2,95	89	1,25	1,05	131	148,7			121,0			269,7	268	231
K+N . . .	3,14	3,24	98	1,23	1,26	158	93,3	94	113	80,8	82	248	174,1	914	
" . . .	3,33	3,24	98	1,28	1,26	158	94,9			83,3			178,2	176	152
K+N+фасф. № 3	2,90	2,90	87	1,20	1,20	150	136,0	136	164	121,1	121	367	257,1	863	100
Д Р Ы Б І Н С К А Я Г Л Е Б А															
Без угнаенъя . . .	2,87	2,91	100	0,95	0,95	100	91,0	86	100	75,5	70	100	166,5	672	714
" . . .	2,94	2,91	100	0,95	0,95	100	80,0			64,6			144,6	156	100
Фасфарыт № 3 . . .	3,15	2,89	99	0,63	0,58	61	122,8	118	137	36,4	36	51	159,2	986	872
" . . .	2,62			0,52			112,7			35,4			148,1		122
Фасфарыт № 1 . . .	2,70	2,84	98	0,49	0,52	55	117,2	124	144	29,3	32	46	146,5	767	841
" . . .	2,97	2,84	98	0,55	0,52	55	131,0			34,8			165,8	156	100
K+N . . .	3,11	3,14	108	1,36	1,23	130	104,8	103	121	113,2	95	136	218,0	784	
" . . .	3,17	3,14	108	1,10	1,23	130	101,8			75,9			177,7	198	127
K+N+фасф. № 3	3,11	3,11	107	1,16	1,16	122	117,2	117	138	115,7	116	166	232,9	731	102
С Т Э Б У Т А Ў С К А Я Г Л Е Б А															
Без угнаенъя . . .	2,62	2,67	100	0,50	0,48	100	147,8	139	100	34,8	34	100	182,6	865	
" . . .	2,72	2,67	100	0,46	0,48	100	130,0			32,2			162,2	172	100
Фасфарыт № 3 . . .	2,62	2,67	100	0,50	0,56	117	127,3	137	99	34,1	39	115	161,4	891	
" . . .	2,71			0,62			145,8			44,7			190,5	176	102
K+N . . .	3,00	3,07	115	1,00	1,05	217	148,5	158	114	91,0	95	280	239,5	846	
" . . .	3,13	3,07	115	1,10	1,05	217	167,8			98,1			265,9	253	147
K+N+фасф. № 3	3,13	3,05	114	1,09	1,00	208	158,0	162	117	107,2	93	274	265,2	894	
" . . .	2,96	3,05	114	0,90	1,00	208	165,4			78,1			243,5	254	148

Дрыбін, якая дала ўраджай саломы большы, чым нават першая глеба і ў рэшце глеба фольварку Іванова, агульны ўраджай каторай амаль ня ўдвойчы меней ураджаю Стэбутаўскай глебы.

Адносіны зерня к саломе і вага 1000 зернят былі найбольшыя ў глебы Стэбутаўскага дасьледчага поля, затым ідзе глеба фольварку Іванова і ў рэшце глеба фольварку Дрыбін.

Хэмічны склад прадуктаў ураджаю, якія атрыманы на гэтых глебах без дадатку якіх-небудзъ угнаення, як відаць з разгледжаных вышэй табліц, таксама розны.

Што датычыцца процэнтавага ўтрымання паасобных элемэнтаў, то найбольшыя ваганьні ў зерні назіраюцца адносна азоту — (Стэбутаўская глеба — 2,67%, Іваноўская — 3,32%), а ў саломе і адносна азоту (Стэбутаўская глеба — 0,48%, Дрыбінская — 0,95%) і адносна калія (Стэбутаўская — 2,47%, Іваноўская — 3,80%).

Абсалютная колькасць выцягненых пажыўных матэрый вагаеца яшчэ мацней, пры чым адносна агульнай колькасці фосфару і азоту ў зерні і ў саломе разам назіраецца такая-ж карціна, як і адносна агульнага ўраджаю зерня і саломы — больш за ўсё выцягнена ў пасудзінах са Стэбутайской глебай, менш за ўсё — Іваноўской.

Калія больш за ўсё выцягнена ўраджаем пасудзін з Дрыбінскай глебай. У 1000 зернят больш за ўсё фосфару было атрымана ў ураджаі на Стэбутаўскай глебе, менш за ўсё ў ураджаі на Дрыбінскай глебе; калія больш за ўсё ў пасудзінах са Стэбутаўскай глебай, менш за ўсе — з Іваноўскай; азоту — больш за ўсё ў пасудзінах з Іваноўскай глебай, менш за ўсё — з Дрыбінскай.

Акрамя аналізу прадуктаў ураджаю, пры нашых вэгэтацыйных досьледах падлягалі аналізу водныя выцяжкі глебаў з усіх пасудзін у пробах глебы, якія ўзялі пры ўборцы ўраджаю.

Пры гэтых вызначалася канцэнтрацыя вадародных іонаў калёрыметрычным мэтадам Міхаэліса, фосфарная кісьліна і нітраты таксама калёрыметрычна і агульная шчолачнасць тытраваннем. Рэзультаты гэтых вызначэнняў прыводзяцца ніжэй на табліцы № 7 на стар. 207

Як відаць з гэтых рэзультатаў, пры ўніясеньні ў глебу фасфарыту, мы маем павялічэнне фосфарнай кісьліны ў воднай выцяжцы і нязначнае зьніжэнне канцэнтрацыі вадародных іонаў (сотня PH). Наогул жа шчолачнасць і колькасць нітрату пры гэтых ня зьмяніліся. Што датычыцца паасобных глебаў, якія ўжываліся пры нашых досьледах, то, адносна хэмічнага складу воднай выцяжкі, глебы — Іваноўская і Дрыбінская мала чым адно ад другое адрозніваліся. У глебе Стэбутаўскага дасьледчага поля канцэнтрацыя вадародных іонаў з'явілася ніжэй (PH у сярэднім на 0,2 больш), агульная шчолачнасць болей, колькасць нітрату болей.

Другія тры досьледы былі праведзены, агульна кажучы, у тых жа ўмовах, як і першы досьлед.

Рэзультаты дасьледвання прадуктаў ураджаю гэтых трох досьледаў прыводзяцца ніжэй на агульнай для ўсіх іх табліцы № 8, пры чым на гэтай табліцы прыводзяцца толькі сярэднія лічбы з рэзультатаў кожнай пары пасудзін, бо аб ваганьнях паміж данымі паасобных пасудзін даюць поўнае ўяўленье рэзультаты першага досьледу, пры катормя ужывалася наогул тая-ж мэтодыка, што і пры другіх досьледах.

Пры парабананыя паміж сабою дзеяння розных фасфарыту і суперфасфату адносна сухой масы мы бачым, што на той падэвалавай глебе фольварку Іванова, якую ўзялі для досьледу, фасфарыты далі большае падвышэнне ўраджаю зерня і ўраджаю саломы, чым суперфасфат. Адно-

Табліца № 7.

УНЕСЕНА Ў ГЛЕБУ	рН		У мгр. на 1 кгр. абс. сух. глебы.					
			HCO ₃		P ₂ O ₅		NO ₃	
	Паасоб. пасуда.	Сярэдн.	Паасоб. пасуда.	Сярэдн.	Паасоб. пасуда.	Сярэдн.	Паасоб. пасуда.	Сярэдн.
І В А Н О Ў С К А Я Г Л Е Б А								
Без угнаення	6,00	6,00	50,0	47,2	4,4	4,3	0	1,4
"	6,00	6,00	48,8	47,2	4,3	4,3	0	4,3
"	6,00	6,00	42,7	42,7	5,2	5,2	Сл.	3,0
Фасфарыт № 3	6,07	6,07	48,8	46,8	5,3	5,2	Сл.	9,0
"	6,07	6,07	48,8	42,7	5,2	5,2	Сл.	Сл.
Фасфарыт № 1	6,05	6,06	48,8	48,8	6,1	6,5	Сл.	Сл.
"	6,06	6,06	48,8	48,8	6,8	6,5	Сл.	Сл.
K	6,00	5,99	50,0	44,5	4,3	4,2	3,7	
"	5,98	5,99	39,0	44,5	4,1	4,2	19,0	11,4
K + фасфарыт № 3	5,98	5,97	37,8	37,8	4,7	4,4	Сл.	
"	5,96	5,97	37,8	37,8	4,1	4,4	Сл.	Сл.
N	6,07	6,07	58,5	54,8	4,2	4,0	54	
"	6,05	6,06	51,2	54,8	4,0	4,1	194	124
N + фасфарыт № 3	6,16	6,18	67,1	66,5	5,3	5,6	133	
"	6,20	6,18	65,8	66,5	5,9	5,6	128	131
K + N	5,97	5,97	34,2	33,0	3,4	4,0	190	
"	5,97	5,97	31,7	33,0	4,5	4,0	134	162
K + N + фасфарыт № 3	6,03	6,03	42,7	40,9	4,7	4,7	125	
"	6,02	6,03	39,0	40,9	—	4,7	183	154
Д Р Ы Б І Н С К А Я Г Л Е Б А								
Без угнаення	6,10	6,10	50,0	50,6	4,2	4,5	0	0
"	6,10	6,10	51,2	50,6	4,7	4,5	0	0
Фасфарыт № 3	6,13	6,13	48,8	48,8	5,5	5,5	0	0
"	6,13	6,13	48,8	48,8	5,4	5,5	0	0
Фасфарыт № 1	6,08	6,08	35,3	35,3	5,4	5,3	Сл.	
"	6,08	6,08	35,3	35,3	5,1	5,3	Сл.	Сл.
K + N	6,10	6,05	40,2	39,6	5,2	5,0	120	
"	6,00	6,05	39,0	39,6	4,7	5,0	258	189
K + N + фасфарыт № 3	6,05	6,05	32,9	33,5	3,9	4,4	324	
"	6,04	6,05	34,1	33,5	4,8	4,4	165	245
С Т Э Б У Т А Ў С К А Я Г Л Е Б А								
Без угнаення	6,24	6,24	53,6	60,6	4,6	4,6	60	55
"	6,24	6,24	67,6	60,6	4,6	4,6	50	
Фасфарыт № 3	6,27	6,27	81,7	81,1	5,0	4,9	57	
"	6,27	6,27	80,5	81,1	4,7	4,9	94	76
K + N	6,28	6,28	84,1	84,2	4,8	5,0	160	
"	6,28	6,28	84,2	84,2	5,1	5,0	145	153
K + N + Фасфарыт № 3	6,30	6,31	73,2	73,2	4,2	4,4	320	
"	6,32	6,31	73,2	73,2	4,5	4,4	426	373

Таблица № 8

УНЕСЕНА У ГЛЕБУ	%			З Б М Е С Т.			А Б С А Л Ю Т Н А Я К О Л Ь К А С Ъ Щ Ъ У Ў Р А Д Ж А І.			У 1000 зерен													
	%			%			Сухая маса																
	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	Зер.	Сал.	з + с.	Зер.	Сал.	з + с.	Сухая маса	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	з + с.						
Без угнетения	1,42	0,47	0,80	3,80	3,32	0,80	35,7	19,5	55,2	20,2	158	178,2	83	33	116	2,51	4,15	6,66	0,61	25,9	411	209	861
Суперф. 45 кггр. . . .	1,30	0,28	0,81	3,32	3,01	0,48	37,7	12,8	50,5	23,6	151	174,6	88	22	110	2,90	4,52	7,42	0,65	27,4	395	223	783
Фасф. Сепч. 90 кггр. .	1,32	0,30	0,74	3,26	2,55	0,55	47,1	15,3	62,4	26,1	164	190,1	91	27	118	3,56	5,02	8,58	0,71	29,8	436	218	760
Фасф. № 2 90 кггр. . .	1,26	0,37	0,78	3,20	2,60	0,51	47,2	20,1	67,3	29,4	175	204,4	97	28	125	3,78	5,48	9,26	0,69	28,7	400	224	742
Фасф. № 4 90 кггр. . .	1,25	0,33	0,80	3,30	2,60	0,52	46,2	17,2	63,4	29,4	173	202,4	97	26	123	3,71	5,25	8,96	0,70	29,4	407	233	766
Фасф. № 4 45 кггр. . .	1,30	0,41	0,76	3,32	2,72	0,52	46,3	20,6	66,9	27,0	167	194,0	97	26	123	3,56	5,03	8,59	0,71	30,3	438	230	873
Фасф. № 1 90 кггр. . .	1,27	0,35	0,77	3,27	2,54	0,55	45,4	17,7	63,1	27,6	167	194,6	96	28	123	3,60	5,11	8,71	0,71	29,2	403	231	637
Фасф. № 3 90 кггр. . .	1,29	0,37	0,78	3,40	2,72	0,49	46,5	18,3	64,8	28,0	168	196,0	98	24	122	3,61	4,94	8,55	0,73	29,4	422	228	799
Фасф. № 3 45 кггр. . .	1,30	0,40	0,81	3,40	2,79	0,65	50,3	19,1	69,4	31,3	161	192,3	108	30	138	3,57	4,75	8,32	0,76	29,8	423	254	831
Фасф. № 3 135 кггр. .	1,29	0,40	0,76	3,22	2,73	0,55	45,5	19,7	65,2	26,7	163	189,7	96	28	124	3,53	5,05	8,58	0,70	29,4	420	222	800

сіны зерня к саломе, вага 1000 зернят, велічыня сярэдняга зерняці і лік зернят у ўраджай таксама павялічыліся пры фасфарытах больш, чым пры супэрфасфате. Далей мы бачым, што абодва беларускія фасфарыты (Мсьціслаўскі і Калінінскі) па свайму станоўчаму эфекту на ўраджай зусім раўнацэнны фасфарыту Сешчынскаму, а па ўгнайльнаму дзеянню іх можна лічыць роўнымі.

Пераходзячы к паасобным пажыўным матэрыйям, якія здабыты пшаніцай, мы бачым, што процантавае ўтрыманье фосфару ў зерні і ў саломе пад упливам фосфарнакіслых угнаенняў зынізілася, як і ў першым досьледзе і што асаблівай розніцы паміж беларускімі фасфарытамі, Сешчынскім фасфарытам і супэрфасфатам у гэтых адносінах няма.

У ўраджай зерня колькасць фосфару ў пасудзінах з фасфарытам большая чым у кантрольных пасудзінах, пры чым фасфарыты далі больше падвышэнне, чым супэрфасфат. На абсалютную колькасць фосфару ў ўраджай саломы фасфарыты прыметнага ўплыву на ўчынілі, а супэрфасфат нават даў зыніжэнне. У пасудзінах з фасфарытамі расчліна здабыла больш калія як у ўраджай зерня, так і ўраджай саломы, чым у пасудзінах з супэрфасфатам. Процант азоту ў зерні пад ўпливам фасфарыту зынізіўся больш, а ў саломе меней, чым пад упливам супэрфасфату. Абсалютная колькасць азоту пры ўнісаныні фасфарыту падвысілася ў ўраджай зерня болей, а ў ўраджай саломы меней, чым пры ўнісаныні супэрфасфату.

Тая акалічнасць, што супэрфасфат даў меншы эфект, чым фасфарыт, як адносна сухой масы ўраджаю, так адносна і колькасці фосфару ў ўраджай, можа быць раслумачана на толькі расчыняльным дзеяннем на фасфарыт падзолавай глебы, якую ўзялі для досьледу, але і тым, што паводле рэзультатаў нашых лябараторных і палявых досьледванняў, расчыняльная фосфарная кісьліна супэрфасфату лёгка паглынаецца нашымі глебамі, ствараючы цяжка-расчыняльныя злучэнні. Адносна ўплыву норм фасфарыту на ўраджай зерня і саломы і на колькасць паасобных пажыўных матэрый у пшаніцы, атрыманыя рэзультаты не даюць наогул магчымасці адзначыць якой-небудзь акрэсленай заканамернасці. Хоць тая акалічнасць, што падвышэнне нормы фасфарыту ў 90 кіляграмаў на 1 гектар, якая звычайна ўжываецца ў с. г. практицы, да 135 кіляграмаў на гектар і зыніжэнне яе да паловы нормы ў 45 кіляграмаў на гектар не адбілася на ўраджай ў ва ўмовах нашых вэгэтацыйных досьледаў, яшчэ не дае нам права зацівярджаць, што гэтая зьява абавязкова будзе мець месца і ў полі на ўсіх падзолавых глебах, але-ж яна, ва ўсяком выпадку, зьяўляецца здавальняючай асновай для таго, каб паставіць пытанье аб спробе на нашых глебах у шырокім маштабе меншых норм фасфарыту, чым звычайна раіцца—асабліва, калі прыняць пад увагу, што беларускі фасфарыт, які ўносіўся ў колькасці роўнай звычайнай норме супэрфасфату (по P_2O_5), даў эфект большы, чым супэрфасфат. Спраба дзеяння малых норм фасфарыту тым больш неабходна, што ў цяперашні час фасфарыт нават у непераапрацованым выглядзе прадстаўляе сабою для сялянскай гаспадаркі досьць дарагое ўгнаенне і зыніжэнне ўдвойчы нормы, якая звычайна раіцца, магло-б зрабіць яго значна больш даступным селяніну.

Пераходзячы к разглядзу даных досьледу аб упlyве дробнасці памолу, мы павінны канстатаваць, што ва ўмовах нашага досьледу (у процілегласці даным шэрагу другіх досьледванняў) дробнасць памолу прыметнага ўплыву ні на ўраджай, ні на колькасць пажыўных матэрый у прадуктах ураджаю не зрабіла.

Такім чынам мы бачым, што наогул пры значным эфэкце фасфарыту, дзеяньне фасфарыту буйнага памолу амаль такое-ж, як фасфарыту дробнага памолу і мацней за дзеяньне супэрфасфату ня толькі пры ўнісеньні ў колькасці ў 2 ці 3 разы большай, чым гэта звычайна ўжываецца, але і пры роўнай з супэрфасфатам.

Тая акаличнасць, што беларускія фасфарыты пры буйным памоле далі амаль што зусім такі самы эфект як і пры дробным, можа быць дасканала растлумачана дасъследваньнямі размоланых фасфарытаў пад мікраскопам праф. Блюдухо. Гэтымі досъследамі было ўстаноўлена, што беларускія фасфарыты з'яўляюць сабой здамантаваную сумесь вапнавага фасфату з квартавым пяском. Прый грубым памоле вапнавы фасфат дробіцца таксама добра, як і пры дробным, застаюцца-ж ня зусім расцертымі толькі квартавыя пясчынкі, што, зразумела, на пагнайльныя ўласцівасці фасфарыту ніякага шкоднага ўплыву зрабіць ня можа. Гэта мае ва ўмовах БССР вялікае практычнае значэнне, бо з'яўляецца гарантый таго, што распрацоўка іх павінна апраўдаць сябе нават і тады, калі-б дробны памол, які патрабуе, многа болей складаных прылад і больш выдаткаў, рабіў-бы занадта дарагімі беларускія фасфарыты.

Пры апошніх трох досъледах таксама, як і пры першым досъледзе, было зроблена дасъследваньне хэмічнага складу воднай выцяжкі ўсіх падзін, якое дало наступныя рэзультаты (табл. № 9).

Табліца № 9

УНЕСЕНА Ў ГЛЕБУ	рН		У мгр. на 1 кгр. абс. сух. глебы.					
			HCO ₃		P ₂ O ₅		NO ₃	
	Пасоб- ная па- судзіны	Сярэд- ніе	Пасоб- ная па- судзіны	Сярэд- ніе	Пасоб- ная па- судзіны	Сярэд- ніе	Пасоб- ная па- судзіны	Сярэд- ніе
Без угнаення	6,00		50,0		4,4		0	
"	6,00	6,00	48,8	47,2	4,3	4,3	0	1,4
"	6,00		42,7		4,3		4,3	
Супэрфасфат 45 кгрг. . . .	6,00	6,01	46,3	46,4	4,9	5,1	10,4	
"	6,02		46,4		5,2		5,2	7,8
Фасфарыт Сепч. 90 кгрг. . . .	6,05	6,05	54,9		5,8		4,5	
"	6,05		70,7	62,8	5,4	5,6	3,5	4,0
Фасфарыт № 2 90 кгрг. . . .	6,03	6,04	48,8	48,2	5,1	5,2	0	0
"	6,04		47,5		5,3		0	
Фасфарыт № 4 90 кгрг. . . .	6,07	6,07	54,9		6,2		Cл.	
"	6,07		61,0	57,5	5,8	6,0	Cл.	Cл.
Фасфарыт № 4 45 кгрг. . . .	6,07	6,06	61,0		5,2		3,9	
"	6,05		52,4	56,7	5,4	5,3	Cл.	2,0
Фасфарыт № 1 90 кгрг. . . .	6,05	6,06	48,8		6,1		Cл.	
"	6,06		48,8	48,8	6,8	6,5	Cл.	Cл.
Фасфарыт № 1 45 кгрг. . . .	6,07	6,06	54,9		7,0		Cл.	2,2
"	6,04		48,8	51,9	6,1	6,6	4,3	
Фасфарыт № 3 90 кгрг. . . .	6,07		48,8		5,2		Cл.	
"	6,07	6,07	48,8	46,8	5,3	5,2	Cл.	3,0
"	6,06		42,7		5,2		9,0	
Фасфарыт № 3 45 кгрг. . . .	6,03	6,04	48,8	48,8	4,7	4,8	4,0	4,0
"	6,05		48,8		4,8		—	
Фасфарыт № 3 135 кгрг. . . .	6,07	6,08	50,0		5,1		3,7	
"	6,09		54,9	52,5	5,2	5,2	Cл.	1,9

Як відаць з гэтых рэзультатаў, ні рознае паходжэнне фасфарытаў, ні колькасць фасфарыту, які ўносіцца, ні тонкасць памолу фасфарытаў прыметнага ўплыву на хэмічны склад воднай выцяжкі на ўчынілі. Хэмічны склад выцяжкі пасудзін з супэрфасфатам наогул таксама мала адрозніваецца ад складу выцяжкі пасудзін з фасфарытам.

Рэзультаты хэмічнага аналізу прадуктаў ураджаю даюць нам магчымасць таксама скласці некаторае ўяўленыне пра характар дзеяння фасфарыту. Разгледзеўшы ўсе даныя нашых досьледаў, якія тут прыведзены, адносна ўплыву фасфарыту, можна адзначыць трох характэрныя моманты. Менавіта на глебах, якія рэагуюць на фасфарыт, пры ўнясеніі апошняга ў глебу мела месца: 1) звышкінне процэнту фосфару ў зерні і ў саломе; 2) падвышэнне абсалютнай колькасці фосфару ў ураджаі зерня; 3) падвышэнне ўраджаю зерня (у Іваноўскай глебе таксама і ураджаю саломы).

Такім чынам, параўноўваючы ўраджай пасудзін з фасфарытам з ураджаем контрольных пасудзін, мы бачым, што фасфарыт, галоўным чынам, спрыяў намнажэнню сухой масы і ўжо ў меншай ступені намнажэнню фосфарнай кісьліны (у Дрыбінскай глебе ў агульным ураджаі зерня і саломы абсолютная колькасць фосфарнай кісьліны нават не падвысілася). Гэту звязу можна раслумачыць тым, што ў глебе з фасфарытам расцяліны мелі магчымасць намнажаць фосфарную кісьліну больш, чым контрольныя расцяліны ў першыя стадыі свайго разъвіцця, што спрыяла ў далейшым больш інтэнсіўнаму намнажэнню імі сухой масы. Затым у расцялінах пасудзін з фасфарытам дзякуючы гэтаму ўвеселі фосфар, які намнажаўся, быў больш прадукцыйна скарыстаны, бо быў перакінуты з вэгетацыйных ворганаў у гэнерацыйныя больш поўна, чым гэта мела месца ў контрольных расцялінах, што ў сваю чаргу спрыяла стварэнню ў іх большай колькасці і буйнейшага зерня.

З атрыманых намі рэзультатаў можна таксама бачыць, што намнажэнне сухой масы йшло галоўным чынам за кошт углеводнай группы арганічнай матэрыі.


За такое тлумачэнне гэтае звязы гавораць і даныя нашых назіранняў над транспірацыяй у працягу вэгетацыйнага пэрыяду. Гэтыя даныя змешчаны ніжэй на табліцы № 10 і графіку, якія тут і прыкладаюцца.

Транспірацыя вады расцялінамі на працягу вэгетацыйнага пэрыяду.

Табліца № 10

ГЛЕБА	УГНАЕНЬНЕ	3 24/VI-15/VII	16/VII-31/VII	1-15/VIII	16-31/VIII	1-15/IX	16-30/IX
ІВАНОЎСКАЯ	Без угнаенія . .	310	805	735	545	435	200
	Фасфарыт . .	290	1220	925	480	285	95
ДРЫБІНСКАЯ	Без угнаенія . .	365	865	840	935	1035	140
	Фасфарыт . .	555	1560	1080	680	570	75
СТЭБУТАЎСКАЯ	Без угнаенія . .	915	1550	830	765	400	75
	Фасфарыт . .	760	1430	825	745	580	75

Графік
трансірацыі вады раслікамі без угнаення — із фасфаритам на глебах



Як відаць з рэзультатаў, якія тут прыводзіліся, і ходу крывых сэрый пасудзін з Дрыбінскай і з Іваноўскай глебай, колькасць вады, што выпарваецца, якая дае магчымасць меркаваць аб намнажэнні сухой масы ў раслінах, у першыя прабегі росту падвышаецца ў аднолькавай ступені ў раслінах пасудзін з фасфарытам і ў контрольных раслінах, але далей падвышэнне выпарвальнасці ў першых пачынае ісьці хутчэйшым тэмпам, чым у апошніх. Выключэннем зьяўляюцца пасудзіны са Стэбутаўскай глебай, якая, як ужо вышэй сказана, не реагуе на фосфар. Пры гэтай глебе крывая выпарвальнасці раслін пасудзін з фасфарытам і без фасфарыту ідуць амаль што раўналежна.

Разгледжаныя тут рэзультаты нашай працы па вывучэнні дзеяньня беларускіх фасфарытаў—Калінінскага і Мсьціслаўскага — на падзолавых глебах раёну Горацкай дасьледчай станцыі згодна досьледаў, якія праведзены з яравой пшаніцай, наогул могуць быць ахоплены ў наступным рэзюме:

- Пры ўнясеньні ў падзолавыя глебы, якія не насычаны аснаваньнімі і реагуюць на фосфар, беларускія фасфарыты—Калінінскі і Амсьціслаўскі—далі станоўчы эфект, пры чым мела месца падвышэнне ўраджаю зерня і саломы.

- Па сваім угняльным дзеяньні беларускія фасфарыты ня ўступалі фасфарыту Сешчынскаму.

- Угняльнае дзеяньне беларускіх фасфарытаў з'явілася на падзолавых глебах, якія реагуюць на фосфар, нават мацней, чым угняльнае дзеяньне супэрфасфату ня толькі пры ўнясеньні ў падвойнай ці трайной норме, як гэта звычайна мае месца ў с.-г. практицы, але і пры роўнай колькасці (па P_2O_5) з супэрфасфатам.

- Павялічэнне нормы беларускіх фасфарытаў звыш 45 кг/га. P_2O_5 на гектар да 135 кг/га на гектар не падвысіла эфекту фасфарыту на ўраджай.

- Дробнасць памолу фасфарытаў ня ўчыніла ва ўмовах досьледу прыметнага ўплыву на ўраджай.

- Унясеньне супольна з фасфарытам салетры можна падвысіла эфект фасфарыту.

- Пры ўнясеньні фасфарыту, мела месца павялічэнне адносін зерня да саломы.

8. Пры ўнясеньні фасфарыту, мела месца павялічэнъне вагі і велічыні паасобных зернят.
 9. Унясеньне фасфарыту спрыяла стварэнъню большага ліку зернят.
 10. Пры ўнясеньні фасфарыту, мела месца скарачэнъне перыяду вэгэтаты.
 11. Пры ўнясеньні фасфарыту, мела месца павялічэнъне росту расылін.
 12. Унясеньне фасфарыту зрабіла ўплыў затрымальнага парадку на кушчэнъне.
 13. Пры ўнясеньні фасфарыту ў падзолавую глебу, якая рэагуе на фосфар, мела месца зыніжэнъне процанту фосфару, як у зерні, так і ў саломе побач з падвышэнънем абсалютнай колькасці фосфару ў ураджаі зерня.
 14. Пры ўнясеньні фасфарыту мела месца падвышэнъне абсалютнай колькасці калія ў ураджаі зерня і саломы.
 15. Пры ўнясеньні фасфарыту ў падзолавую глебу, якая рэагуе на фосфар, у расылін, якія нармальна вырасьлі, мела месца зыніжэнъне процанту азоту ў зерні і ў саломе і падвышэнъне абсалютнай колькасці азоту ва ўраджаі зерня.
 16. Павялічэнъне сухой масы ўраджаю пад уплывам фасфарыту ішло галоўным чынам за кошт намнажэнъня угляводнай группы арганічнай матэрыі.
 17. Унясеньне фасфарыту ў ненасычаную аснаваньнімі падзолавую глебу падвысіла ў воднай выцяжцы колькасць фосфарнай кісьліны і ў нязначнай ступені канцэнтрацыю вадародных іонаў, ня ўчыніўши прыметнага ўплыву на агульную шчолачнасць і на колькасць нітратаў.
 18. Пры ўнясеньні хлёрыстага калія ў падзолавую глебу Іваноўскага дасьледчага поля, мела месца зыніжэнъне ўраджаю зерня, ураджаю саломы і адносін зерня да саломы.
 19. Пры ўнясеньні натравай салетры ў падзолавую глебу фольварку Іванова, мела месца зыніжэнъне процанту калія ў саломе, падвышэнъне процанту азоту ў саломе, зыніжэнъне адносін зерня да саломы, падвышэнъне ўраджаю зерня і ўраджаю саломы, узмацненъне кушчэнъня і падвышэнъне колькасці нітратаў у воднай выцяжцы.
 20. Пры супольным унясеньні натравай салетры і хлёрыстага калія, мела месца зыніжэнъне процанту фосфару ў зерні, падвышэнъне процанту азоту ў саломе, зыніжэнъне адносін зерня да саломы і ўзмацненъне кушчэнъня.
- Канчаючы лічым патрэбным адзначыць, што ў выкананьні гэтай працы прымалі ўдзел: вык. аб. асыстэнта О. Э. Зіхман і студэнты-практыканты А. А. Лясякова і І. Х. Рызоў.
- Узоры фасфарытаў дзеля гэтых нашых досьледаў былі нам любезна дадзены праф. Блюдухо, а чистая лінія пшаніцы праф. К. Г. Рэнардам і Г. Р. Рэго, за што лічым сваім ававязкам выказаць ім шчырую падзяку.

Праф. О. К. Зіхман-Кедраў і А. Ю. Лявіцкі.



Weissruthenische Phosphorite nach den Vegetations-Versuchen mit Sommerweizen.

Aus den Arbeiten des Agriculturchemischen Laboratoriums der Weissruthenischen Staatlichen Ldw. Akademie.

Vorstehende Arbeit bestand aus vier Vegetations-Versuchen, an denen die Wirkungen weissruthenischer Phosphorite auf drei Podsolböden aus dem Bezirk der Gorkischen Versuchs-Station mit verschiedener mechanischer Zusammensetzung erforscht wurden. Alle Versuche wurden mit Sommerweizen ausgeführt. Die Ernteergebnisse wurden einer chemischen Analyse unterworfen, wobei in denselben bestimmt wurden: die Phosphorsäure, Kali und Stickstoff. In den Wasserauszügen der einzelnen Böden aus allen Gefäßen wurde nach der Ernte die Phosphorsäure, die Nitrate, die Concentrationen der Wasserstoff-Ionen und die Gesammtalkalität festgestellt. Die solcher Art erhaltenen Ergebnisse können in folgender Zusammenfassung kurz zusammengestellt werden.

1. Die weissruthenischen Phosphorite der Kalinische und Mistislawsche ergaben bei ihrer Einführung in mit Basen nicht gesättigte Podsolböden, welche auf Phosphor reagirten, durchweg positive Effekte, die sich in einer Ertragssteigerung an Korn und Stroh äusserten.

2. Nach ihrer Wirkung stehen die weissruthenischen Phosphorite dem Seschtschinsky'schen Phosphorite nicht nach.

3. Die Wirkung weissruthenischer Phosphorite äusserte sich in Podsolböden, die auf Phosphor reagirten, in noch stärkerem Masse sogar, als diejenige von Superphosphat, und zwar nicht nur in einer Beigabe der zweifachen Menge der Normalgabe von Superphosphat, sondern auch bei einer Gabe der gleichen Mengen (an P_2O_5), wie sie im Superphosphat verabreicht wurden.

4. Eine Steigerung der Gabe von weissruthenischen Phosphoriten über die Norm von 45 Kg. je Hektar bis zu 135 Kg. pro Hektar ergab keine weitere Ertragserhöhung durch Phosphoritbeigabe.

5. Der Feinheitsgrad der Vermahlung weissruthenischer Phosphorite äusserte unter den gegebenen Versuchsbedingungen keinen merklichen Einflus.

6. Eine gleichzeitige Beigabe von Salpeter zur Phosphoritdüngung er gab eine erhebliche Steigerung der Phosphoritwirkung.

7. Durch Einbringung von Phosphoriten erfolgte eine Steigerung des Verhältnisses an Körnertrag zum Strohertrag.

8. Durch Düngung mit Phosphoriten wurde eine Erhöhung des Gewichtes und der Grösse des einzelnen Körner hervorgerufen.

9. Die Phosphoritdüngung begünstigte die Bildung einer grösseren Anzahl von Körnern.

10. Durch Beigabe von Phosphoriten wurde eine Verkürzung der Vegetationsperiode bewirkt.

11. Die Phosphoritgabe verursachte eine verstärktes Längenwachstum der Pflanzen.

12. Die Phosphoritdüngung wirkte hemmend auf die Bestockungsfähigkeit der Pflanzen ein.

13. Bei dem Einbringen von Phosphoriten in einen Podsolboden, der auf Phosphor reagierte, fand eine Erniedrigung des Prozentgehaltes an Phosphor sowohl im Korn, als auch im Stroh mit einer gleichzeitigen Erhöhung des Gesamtgehaltes an Phosphor im Körnertrage statt.

14. Bei einer Beigabe von Phosphoriten fand eine Steigerung des Gesamtgehaltes an Kali in den Ernteerträgen von Korn und Stroh statt.
15. Bei einer Düngung der Podsolböden, die auf Phosphor reagiren, mit Phosphoriten fand in normal gedeihenden Pflanzen eine Verminderung des Prozentgehaltes an Stickstoff im Korn sowohl, wie im Stroh statt und gleichzeitig eine Erhöhung des Gesamtgehaltes an Stickstoff im Körnertrage.
16. Die Zunahme der Gesammtmasse an Trockensubstanz der Ernte vollzog sich unter der Einwirkung von Phosphoriten hauptsächlich auf Kosten des Kohlenhydrat-Anteils der organischen Stoffe.
17. Ein Einbringen von Phosphoriten in einen mit Basen nicht ange- sättigten Podsolboden hatte im Wasserauszuige des Bodens eine Erhöhung des Gehaltes an Phosphorsäure und in geringem Grade eine Konzentration der Wasserstoff-Ionen zur Folge, ohne gleichzeitig eine merkbare Einwir- kung auf die Gesammtalkalität und den Gehalt an Nitraten auszuüben.
18. Bei einer Beigabe von Kaliumchlorid in den Podsolboden des Iwanovo'schen Versuchsfeldes verminderte sich der Ernteertrag an Korn und an Stroh und desgleichen das Verhältniss von Körnertrag zum Strohertrag.
19. Bei einer Beigabe von salpetersauerem Natrium in den Podsolboden des Versuchsgutes Iwanowo fand eine Verminderung des Prozentgehaltes an Kali im Stroh statt, desgleichen eine Herabsetzung des Verhältnisses von Korn zu Stroh, eine zunahme des Prozentgehaltes von Stickstoff im Stroh, eine Steigerung des Körnertrages und des Strohertrages eine erhöhte Bestockungsfähigkeit und schliesslich eine Erhöhung des Gehaltes an Nit- raten im wässrigen Bodenauszuge.
20. Bei einer gleichzeitigen Beigabe von salpetersauerem Natrium mit Kaliumchlorid erfolgte eine Abnahme des Prozentgehaltes an Phosphor im Korn, eine Zunahme des Prozentgehaltes an Stickstoff im Stroh, eine Ab- nahme des Verhältnisses vom Körnertrage zum Strohertrage und eine ver- starkte Bestockung.

Prof. O. K. Sichmann-Kedrow und A. I. Lewitzky.

5A/14268
BUN 1959




1964 - К

Фол. здачей
1994 г.

- У В А Г А:
- 1) Методыкаю Нэйбаўера мы карысталіся паводле апісання ў артыкуле: H. Neubauer u. W. Schneüder. „Die Nahrstofaufnahme der Keimpflanzen und ihre Anwendung auf die Bestimmung des Nahrstoffgehalst der Böden (Zeitschrift für Pflanzenernährung ung Düngung. 1923. N. 1. s. 329), а таксама згодна асабістых паказаньняў самага праф. Нэйбаўера, якія ён рабіў мне ў сваёй лябараторыі.
 - 2) Даныя аналізу, паказаныя на табліцах для асобных пасудзін, у большасці выяўляюць сабою сярэднєе з двух із некалькіх азначэнняў.
 - 3) Абсолютныя колькасці сухой масы, прыведзеныя на табліцах № 3 № 8, паказаны ў грамах, а абсолютныя колькасці P_2O_5 , K_2O і N у міліграмах.

О. Зіхман-Кедраў



625



✓